

## Moŭnaja zaciemka

Niekatoryja ž pišučych pabiełarusku zabyvajucca, što ū movie biełaruskaj nazovy žyvioły majuć u prymalnym sklonie (adkazuje na pytańnie kaho? — što?) mn. liku chormu adnolkavuju iz sklonam nazoūnym, prykł.: Sabaki katy haniajuć, katy łoviać myšy. Hetuju ž chormu majuć nazovy asobaŭ žanockaha j nijakaha rodu: vydaŭ zamuž diaučaty, vuču dzieci.

## Да слова „спадар“

У словах „господь“, „господин“ і „спадар“ ё тый самы ка-  
рэнъ „госпад“.

Словы „господь“ а „господинъ“ у мове баўгарскай і ў іншых мовах славянскіх, паколькі ў іншых ужываліся, мелі тое самае значаныне, наймá значылі тое, што ў мове расійскай знача слова „господин“, у польскай — „пан“.

У мове стара-чэскай слова „господин“ ужывалі як у дачыненіню да Бога, так і ў дачыненіню да людзёў. Пасылей у значаныю съвецкім гэтае слова ў Чэхаў было выціснена словам „пан“: але ў дачыненіню да Бога „Господин“ і дагэтуль ужываюць у Старым Законе Біблі.

„Господь“ а „Госпад“ ня два слова, але адно й тое самае слова. У мове стара-баўгарской слова „господь“ побач із хормамі правільнымі (господь, господеві, господи) ужывалі часамі і з хормамі няправільнымі (господа). У мове вялікалітоўскай (беларускай) гэтае слова, як баўгарскае, было чужым і затым сталася ў яго скланеніню выраўнанье подле хормы няправільнае, значыща, подле „Господа“ пачалі казаць „Госпад“, „Госпаду“, „Госпадзе“ і г.д.

Па прыйме хрысьцянства Баўгары ўжывалі слова „господь“ як у дачыненіню да людзёў, так і ў дачыненіню да Бога. Дзеля таго, адылі, што гэтае слова прышло да нас разам із моваю царквы, з моваю царкоўна-славянскай (стара-баўгарская мова, стаўшы моваю царкоўных адправаў, стала ў іншых славян звацца моваю царкоўна-славянскай), яго ў нас звычайна ўжывалі ў дачыненію да Бога. Таксама было на Ўкраіне і ў Расіі. Так звычайна бывае, што калі якое слова пераймаюць із мовы, уважанай за вышшую, дык яму прыдаюць значаныне вышашае. У Расіі гэтае стала не з адным словам „Господь“, але і з множасцю іншых словаў. Гэтак „храм“ у мове баўгарской знача „дом“, а ў беларускай народнай кожны будынак завецца „харомінаю“. Ё гэтак і ў літаратуры. У поэме „Тарас на Парнасе“ кажацца, што на пярэймы Тарасу выйшаў „хароміна мяdzьведзь“, знач., такі вялікі, як будоўля. Примеж таго Расіцы царку (святыню-будоўлю) завуць храмам. Але на́т дагэтуль съвецкае значаныне слова „господь“ ня зусім шчэзла ў Расіі, на́т у кнігах святых. Прыкл., знаходзім яго ў вадным расійскім перакладзе Бібліі, у Евангелі подле Мацьвея 25:11, ідзе кажацца: „После приходят и прочия девы и